

Пралятары ўсіх краін, злучайцесь!

СУВЯЗЬ САВЕЦКІХ ОРГАНАЎ ПАМІЖ
САБОЙ І МАСАМІ—АСНОВА
САВЕЦКАГА БУДАҮНІЦТВА


БЮЛЕТЭНЬ
САВЕТУ НАРОДНЫХ КАМІСАРАЎ
БЕЛАРУСКАЕ ССР

5 САКАВІКА 1930 г.

№ 3 (77)

VI-ты ГОД ВЫДАНЬНЯ

ВЫДАНЬНЕ
КІРАҮНІЦТВА СПРАЎ СНК
І ЭКАНАМІЧНАЙ НАРАДЫ БССР
МЕНСК—1930



Пралятary ўсіх краін, злучайцеся!

СУВЯЗЬ САВЕЦКІХ ОРГАНАЎ ПАМІЖ
САБОЙ і МАСАМІ — АСНОВА
САВЕЦКАГА БУДАҮНІЦТВА

БЮЛЕТЭНЬ

САВЕТУ НАРОДНЫХ КАМІСАРАЎ
БЕЛАРУСКАЕ ССР

5 САКАВІКА 1930 г.

№ 3 (77)


VI-ты год выданья

ВЫДАНЬЕ
КІРАҮНІЦТВА СПРАЎ СНК
ІЭКАНАМІЧНАЙ НАРАДЫ БССР
МЕНСК — 1930 г.

З Ъ М Е С Т.

Стар.

1.	Пастанова Эканамічнай Нарады пра СНК БССР пра ўстанаўленне норм (лімітаў) кошту рабочага жылішчнага, школьнага і больнічнага будаўніцтва для акруг БССР.	3
Дадатак. Нормы (ліміты) кошту аднаго кубамэтра рабочага жылішчнага, школьнага і больнічнага будаўніцтва і правілы іх ужывання ў 1929/30 г.		3
2.	Часовая інструкцыя Камітту Будаўніцтва пра Эканамічнай Нарадзе БССР пра парадак рэгістрацыі ў кіраўніцтвах будаўнічага кантролю інжынэрна-тэхнічнага пэрсаналу па будаўнічай спэцыяльнасці	9
3.	Пастанова НК Працы БССР пра разъмер стыпэндый для закантрактованых вучияў вышэйших навучальных установ і тэхнікумаў	16
4.	Пастанова НК Працы БССР пра стаўкі заработка платы для раҳунковых работнікаў, якія працуюць па найму ў калгасах	17
5.	Пастанова НК Працы БССР пра парадак аплаты працы асоб, прыцягнутых да чысткі савецкага апарату	18
6.	Глумачэньне НК Працы БССР пра забясьпечанне пенсій за выслугу год мэдыцынскіх і вэтэрынарных работнікаў у сельскіх мясцовасцях	18
7.	Абежнік НК Юстыцыі БССР пра палепашчэньне складу адказных працаўнікоў органаў НКЮ па сацыяльнай і нацыянальнай адзнаках	19
8.	Абежнік НК Юстыцыі БССР аб работе органаў юстыцыі па сельскагаспадарчай і вясенняй пасеўнай кампаніі 1930 г.	20
9.	Інструкцыя НК Юстыцыі і НК Унутраных Спраў БССР пра парадак перадачы з органаў працы ў органы праکуратуры і съледзства вядзення доказанняў па працоўных справах	22
10.	Абежнік НК Юстыцыі БССР пра няпрыманье да разбору новых спраў па спрэчках паміж гаспадарчымі органамі і чыгункамі аб пераборах і недaborах	24
11.	Абежнік Найвышэйшага Суда БССР пра паведамленне вэксалядаўцу аб прад'яўленні вэксалю да пратэсту	24
12.	Пастанова НК Земляробства БССР пра арганізацыю паліўнічых заказынікаў у Клімавіцкім, Ліцвінавіцкім і Журавіцкім лясьніцтвах Магілёўскай акругі	25
13.	Пастанова НК Гандлю і НК Земляробства БССР пра заходы змагання з сувінавымі шкоднікамі	26
14.	Інструкцыя НК Унутраных Спраў і НК Фінансаў БССР пра спагнанне асобнага збору з асоб, якія ня могуць быць сельскімі выканаўцамі	29
15.	Загад на ВСНГ БССР пра спагнанне няпэўных і тых, што лічатаца безнадзейнымі, даўгоў трэстаў ВСНГ БССР.	31



Н

1. Пастанова Эканамічнай Нарады пры Савеце Народных Камісараў БССР

пра ўстанаўленыне норм (лімітаў) кошту рабочага жылішчнага, школьнага і больнічнага будаўніцтва для акруг БССР.

1. Пацьвердзіць на 1929/30 г. пастанову Эканамічнай Нарады за 2 красавіка 1929 г. „Пра ўстанаўленыне норм кошту рабочага, жылішчнага, школьнага і больнічнага будаўніцтва для акруг БССР“ (Бюл. СНК БССР 1929 г., № 4).

2. Пропанаваць Камітэту Будаўніцтва апублікаваць у бліжэйшым № Бюлетэню СНК нормы (ліміты) кошту аднаго кубамэтра рабочага жылішчнага, школьнага і больнічнага будаўніцтва і правілы аб ужыванні іх у 1929/30 г.

Нам. Старшыні Эканамічнай Нарады
пры СНК БССР *К. Бэнэк.*

Кіраўнік Спраў Савету Народных Камісараў
і Эканамічнай Нарады БССР *М. Калевіч.*

17 лютага 1930 г.
г. Менск.

Дадатак.

НОРМЫ (ЛІМІТЫ)

кошту аднаго кубамётра рабочага жылішчнага, школьнага і больнічнага будаўніцтва і правілы іх ужывання ў 1929/30 г.

1. На 1929/30 г. для рабочага жылішчнага, школьнага і больнічнага будаўніцтва ўстанаўляюцца:

а) для асноўных цагляных будынкаў з агнітрывалым дахам, на каменным падмурку з драўлянымі паміжпаверхавымі перакрыццямі, з вадаправодам і каналізацыяй (дваровай), з пячным ацияпленнем (кахляныя печы), з унутранай і знадворнай атынкоўкай, з унутранай элек-трапправодкай;

б) для будынкаў драўляных (рубленых) з 22 см. круглага лесу, з агнітрывалым дахам, на каменным падмурку з пячным ацияпленнем, без вадаправоду і каналізацыі (дваровай), без унутранага і знадворнага

га атынкаваньня съцен, а таксама і без знадворнай абшыўкі і афарбоўкі, ніжэйнаступныя нормы (ліміты) кошту кубамэтра будынкаў:

Н А З В А А К Р У Г	Каменные		Драўляныя	
	Руб.	К.	Руб.	К.
Менская	18	90	13	70
Віцебская	18	90	12	40
Гомельская	18	90	12	40
Магілеўская	18	90	12	40
Бабруйская	17	60	12	40
Аршанская	17	60	12	40
Мазырская.	17	60	12	40
Полацкая	17	60	12	40

Увага 1. Для акруг Бабруйской, Аршанская, Мазырская і Полацкай у ліміты для каменных пабудоў не ўваходзіць кошт работ па пабудове вадаправоду і каналізацыі.

Увага 2. У памянёныя вышэй ліміты ня ўключаны разьмер вытворчага рыску і прыбытку пры правядзенныі работ падрадным спосабам.

2. Для школьнага сельскага будаўніцтва паказаныя ў п. 1 ліміты прымаюца з зынжэннем на 5% супроць жылішчнага будаўніцтва; гарадзкое-ж школьнага будаўніцтва прыроўніваецца да жылішчнага будаўніцтва.

3. Для больнічнага будаўніцтва паказаныя ў п. 1 ліміты прымаюца з набаўкай да 20% супроць жылішчнага будаўніцтва.

4. У выпадку, калі ў каменных будынках некаторыя з паказаных вышэй відаў санітарна-тэхнічнага аbstаліяваньня адсутнічаюць, то нормы зыніжаюцца ў наступных разъмерах:

пры адсутнасьці вадаправоду — на 3,25%.

пры адсутнасьці каналізацыі — на 3,25%.

5. Пры пабудове ў каменных шматпаверховых блочных будынках цэнтральнага ацяплення замест пячнога з выцяжной вэнтыляцыяй нормы падвышаюцца на 8%.

6. Пры наяўнасьці ў драўляных будынках вадаправоду і каналізацыі (дваровай) нормы ацэнак падвышаюцца:

Для 2-га паверху	Для 1-га паверху
---------------------	---------------------

пры пабудове вадаправоду . . . на 3,5% 4,5%

пры пабудове каналізацыі . . . на 3,5% 4,5%

7. Пры ўстаноўцы ў кожнай кватэры ванны ацэнка падвышаецца на 5%, пры меншай колькасці ванных ацэнка адпаведна зыніжаецца.

8. Пры пабудове знадворнага далучэння вадаправоду і каналізацыі нормы падвышаюцца, у залежнасьці ад мясцовых умоў, але ня звыш, як на $\frac{1}{2}\%$.

Увага. У выпадку падоўжаньня вулічнай магістралі, калі такая не даходзіць да вучастку, кошт работ па яе падоўжанью падвышае ліміты ў залежнасьці ад мясцовых умоў.

9. Для будынкаў мяшаных канструкцый (часткова каменных, часткова драўляных) ліміты вызначаюца асобна для каменных частак і асобна для драўляных, паводле ўстаноўленых для кожнага роду будаўніцтва норм.

10. Ліміты для пабудоў іншых відаў палегчанай канструкцыі, з ужываньнем новых будаўнічых матарыялаў, устанаўляюцца з падлікам фактычнага зыніжэння кошту іх параўнальна з асноўнымі канструкцыямі па заключэнню мясцовых кіраўніцтваў будаўнічага кантролю, з падачаю каштарысных вылічэнняў.

Для арыентыровачных мэт для іх устанаўляюцца наступныя ліміты:

а) для шлакабетонага будаўніцтва з паніжэннем супроць цаглянага на 9%,

б) для цёплых бетонаў з паніжэннем супроць цаглянага будаўніцтва:

- | | |
|---|-------|
| 1) масыўных шлакабетонных элемэнтаў з запаўненнем цёпла-бетонам на | 10% |
| 2) пустацелых шлакабетонных каменіяў на | 12% |
| 3) жалезабетонных канструкцый—без паніжэння | 8—10% |
| 4) трэпела-бетонных на | 8—10% |
| 5) кладкі па систэме Гэрарда на | 4—5% |
| 6) кладкі па систэме Вутке на | 8—12% |
| 7) кладкі з трэпельнай цэглы на | 8—10% |
| 8) кладкі з нармальнае порыстае цэглы (1 $\frac{1}{2}$) на | 15% |
| 9) кладкі з пустацелых бетонных каменіяў на | 10% |
| 10) кладкі з састаўных каменіяў агнітравальных канструкцый з ужываньнем уцяпліцеляў у выглядзе гәракліта, торпалеўма і інш. фібралітаў на | 10% |

в) для палегчаных канструкцый драўлянага будаўніцтва з паніжэннем супроць бярвенчатых пабудоў:

- | | |
|--|--------|
| 1) каркасна-засыпных з засыпкай сухім торпам, сфагнумам, сухім шлакам і інш. цёплаізацыйнымі матарыяламі з атынкоўкаю съцен, таўшчынёю да 20 см., на | 10% |
| 2) каркасна-шчытавых, швэдскага тыпу, ў залежнасці ад канструкцыі і складу ацяпліцеляў на | 10—15% |
| 3) каркасна-шчытавых з съценамі з торпу-фанэры, камышытаў і інш. роўнакаштоўных па канструкцыі і цёплаізацыйных уласцівасцях тыпаў на | 10—15% |
| 4) каркасна-шчытавых і каркасных незасыпных драўляных канструкцый, пакрытых агнітравалай фарбай, на | 15—20% |
| 5) драўляных стаячых, з абліцоўкаю цэглай (у 1 $\frac{1}{2}$ цэглы) з запаўненнем пустот шлакам, торпам і інш. матарыяламі—без паніжэння. | |

г) для будаўніцтва з сырцовай кладкі з паніжэннем супроць будаўніцтва з апалена цэглы—на 25%.

11. Кошт першагадовага рамонту, патрэба якога зьявілася з прычыны ўжывання сырога лесу, а таксама кошт асадачнага рамонту, уключаючы атынкоўку і абшыўку, у паказаныя ліміты ня ўключаны.

Ацэнка кошту гэтых работ устанаўляеца па данных належачых кіраўніцтваў будаўнічага кантролю дадаткова да норм кошту, але ў разьмеры ня звыш $1\frac{1}{2}\%$ для каменных будынкаў і 3% для драўляных.

12. Пры пабудове звычайных асобных знадворных будынкаў—пакватэрных прыбудоў—(сарай, скляпоў, памыйных ям і ўборных) ліміты павялічваюцца наступным чынам:

а) для драўляных жылых дамоў пасялковага тыпу на пакватэрныя прыбудовы дабаўляеца да 7% кошту данага дому;

б) для каменных гарэдзкіх і такіх-жэ пасялковых (двухпаверховых і вышэй)—на пакватэрныя прыбудовы дабаўляеца 3%;

в) для асобнага індывідуальнага ці дробна-групавога жылішчнага будаўніцтва пры аднапаверховых драўляных і каменных жылых дамох на пакватэрныя прыбудовы дабаўляеца да 8%;

г) пры пабудове ў сутарэннях асобных аддэленьняў для дроў на пакватэрныя прыбудовы дабаўляеца 1%;

д) для патрэbnага знадворнага дабрабыту (пляніроўка плошчы вучастку, упрадакаванье пешаходных съезжак, агароджа па праезду, вароты і г. д.) дабаўляеца для будынкаў драўляных і каменных ня звыш 2-х паверхаў—да 3%.

Пры гэтым трэба падаваць у кожным асобным выпадку праекты рэсункаў і тлумачэнняў з довадамі патрэбы такіх прыбудоў.

13. Ліміты для сутарэнняў у шматпаверховых дамох, абсталяваных катламі цэнтральнага ацяплення і драўлянымі сараймі (пры наліччы дравяных кухонных ачагоў) вызначаюцца ў разьмеры 40% ацэнкі куб. мэтра асноўнай пабудовы, прычым абсталяванье памяшканьняў для дроў і інш. у сутарэнні дазваляеца выходзячы з разліку плошчы апошніх, напрыклад, па 7—9 кв. мэтр. на кожную кватэрку.

14. Калі ў паўсутарэннях будуюцца жылія памяшканьні, а ў сутарэннях—клубы, сталоўкі, ванныя, пральні, абсталяванье цэнтральнага ацяплення з поўнай унутранай абробкай па тыпу верхніх паверхаў жылога дому (з дзволу будаўнічага кантролю), то ліміты для іх устанаўляюцца па норме ўсяго жылога дому бяз знижэння, за выключэннем толькі кацельнай, кошт якой вызначаецца паводле арт. 13.

15. Кубатура будынкаў вызначаецца памнажэннем плошчы будынку па знадворнаму абводу 1-га паверху (вышэй цокалю) на вышыню будынку, лічачы вышыню ад сярэдняй адзнакі спляніраванай паверхні зямлі (тратуару), якая прылягае да пэрымэтру будынку, да падлогі падстрэшнага памяшканьня, пры адсутнасці сутарэння і пры вышыні цокалю ня больш 0,7 мэтра.

Увага 1. При наяўнасці сутарэння або паўсутарэння вышыня іх вымяраецца ад падлогі да сярэдняй адзнакі спляніраванай паверхні зямлі (тратуару), а вышыня самога будынку лічыцца ад тэй-жэ сярэдняй адзнакі спляніраванай паверхні зямлі (тратуару) да падлогі падстрэшнага памяшканьня.

Увага 2. Ліміты для мансарднага паверху ўстанаўляюцца як для драўляных будынкаў і аб'ём яго вызначаецца памнажэнь-

нем плошчы па знадворнаму абмеру съяны яго на сярэднюю вышыню ад падлогі да верхнай плошчы перакрыцца.

Увага 3. Кубатура цёплых часьцей будынку, якія выступаюць вышэй першага паверху, уключаеца ў агульны аб'ём будынку.

Увага 4. У драўляным будаўніцтве знадворныя лесьвічныя клеткі і іншыя халодныя будынкі, у абышыўных съценах, у кубатуру будынку ня ўключаюцца.

16. Ровень падлогі 1-га паверху, пры адсутнасці паўсутарэння або сутарэння, павінен быць ня менш 70 см. ад сярэдняй адзнакі паверхні зямлі, якая прылягае да пэрыметру будынку, але ня ніжэй 30 см. ад вышэйшай адзнакі. Калі патрэбна, у звязку з вялікім спадамі, пабудаваць цокаль вышэй 70 см. ад сярэдняй адзнакі, нормы захоўваюць сілу пры ўмове вызначэння кубатуры будынку з разыліку ўмоўнай вышыні цокалю ў 70 см.

17. Пры вызначэнні лімітаў кошту аднаго кубамэтра жылой пабудовы прыняты пад увагу наступныя ўмовы:

а) вышыня жылога памяшкання ад падлогі да столі прынята ў 3 мэт.,

б) таўшчыня перакрыцця — 0,35 мэтра;

в) вышыня цокалю — 0,70 мэтра (гранічная).

Увага. Для больнічнага і школьнага будаўніцтва пры павялічэнні вышыні памяшкання ліміты змяншаюцца на 1,5% на кожныя 10 см. дадатковай вышыні.

18. Для забяспечання, у мэтах эканомнасці і рацыянальнасці пляніроўкі, наяўнасці на адзінку аб'ёму ўсіх пабудовы пэўнай плошчы кватэр пры праектаванні дазваляюцца паказаныя ніжэй максымальнаяя судносіны аб'ёму пабудовы да карыснай плошчы, судносіны жылой плошчы да карыснай і судносіны кубатуры да жылой плошчы:

А) Адносіны кубатуры да карыснай плошчы.

Карысная плошча кватэр	Да 40,0 кв. мэтр.	Да 50,0 кв. мэтр.	Да 60,0 кв. мэтр.	Да 70,0 кв. мэтр.	Ад 70,0 кв. мэтр. і звыш.
Для щматпаверх. блочнага камен- нага дому	4,85	4,80	4,75	4,70	4,65
Для двохпаверх. блочнага драўля- нага дому	4,55	4,50	4,45	4,40	4,35
Для аднапаверх. драўлянага дому	4,15	4,10	4,05	4,00	—

Увага 1. Для каменнага блочнага дому з лікам кватэр у паверху менш 8-мі, аб'ёмы каэфіцыенты па ўсіх адпаведных графах табліцы павялічваюцца супраць паказаных:

при 6 кватэрах у паверху — на 1%

“ 4 ” “ ” — на 2%

“ 2 ” “ ” — на 4%

Увага 2. У драўляным блоку з 2-мя кватэрамі ў паверху аб'ёмы каэфіцыенты супраць паказаных павялічваюцца ва ўсіх адпаведных графах табліцы на 1%.

Увага 3. Аб'ёмы каэфіцыенты, паказаныя ў гэтым артыкуле, абумоўлены таўшчынёй знадворных цагляных съцен у 0,64 мэт-

ра; у выпадку ўжываньня новых і палегчаных канструкцый з больш тонкімі знадворнымі съценамі, аб'ёмныя каэфіцыенты адпаведна зыніжаюцца.

Увага 4. Пры наяўнасці ў доме больш 2-х кватэр на адну лесьвіцу аб'ёмныя каэфіцыенты, якія ўстанаўляюцца гэтым артыкулам, зыніжаюцца:

пры 3-х кватэрах на адну лесьвіцу — на 2%
4-х " " — на 2½%

Увага 5. Для аднапаверхавых дамоў палегчаных канструкцый, пры таўшчыні знадворных съцен да 0,40 мэтр., ўжываць нормы, паказаныя для аднапаверхавых драўляных блокаў, з падышэннем іх да 5%.

Б) Адносіны жылой плошчы да карыснай:

Карысная плошча кватэры	Да 40,0 кв. мэтр.	Да 50,0 кв. мэтр.	Да 60,0 кв. мэтр.	Да 70,0 кв. мэтр.	Ад 70,0 кв. мэтр. і звыш.
Ад да					
Для шматпаверх. блочн. даму з цэнтральн. аци- плен.	0,70—0,80	0,65—0,70	0,70—0,75	0,70—0,75	0,75—0,80
Таксама з пячным аци- пленнем, а таксама для драўлянага адна- паверхавага дому	0,65—0,70	0,65—0,70	0,70—0,75	0,70—0,75	—

Увага 1. У выпадку адсутнасці ў кватэры ваннага пакою, нормы, пачынаючы з 3-й графы, падышаюцца на 4%.

Увага 2. У назыву „жылая плошча“ уваходзіць сума плошчы жылых пакояў, за вылікам плошчы пячей і карэнных комінаў.

У назыву „дапаможная плошча“ уваходзіць плошча кухні, пярэдняй, карыдораў, уборнай, ваннай і кладовых, за вылікам плошчы пячей і карэнных комінаў.

У назыву „карысная плошча“ уваходзіць сума жылой і дапаможнай плошчы. У карысную плошчу на ўключаюцца ўнутраныя съцены і перагародкі, а таксама лесьвіцы, пераходы з вуліцы да лесьвіц у першым паверху шматпаверхавых дамоў і халодныя сені ў аднапаверхавых дамох.

В) Адносіны кубатуры да жылой плошчы:

Карысная плошча кватэры	Да 40,0 кв. мэтр.	Да 50,0 кв. мэтр.	Да 60,0 кв. мэтр.	Да 70,0 кв. мэтр.	Ад 70,0 кв. мэтр. і звыш.
Ад да					
Для шматпаверх. блочн. гаг каменнага дому	6,90—6,40	7,40—6,85	6,80—6,30	6,75—6,30	6,20—5,80
Для двохпаверх. блочн. гаг драўлянага дому	7,00—6,50	6,95—6,40	6,30—5,90	6,30—5,80	—
Для аднапаверх. драўля- нага дому	6,40—5,95	6,30—5,85	5,80—5,40	5,70—5,30	—

Увага. Для паказаных вышэй аб'ёмных табліц „А“ і „Б“ вылічэнне аб'ёмаў будынкаў робіцца памнажэннем плошчы бу-

дынку па знадворнаму абмеру на вышыню кожнага паверху з уключэйнем шматпаверхавага перакрыцца (ад чыстай падлогі ніжэйшага паверху да чыстай падлогі наступнага паверху) ці на агульную вышыню ўсіх паверхаў (ад падлогі ніжэйшага паверху да падлогі падстрэшша).

Нам. Старшыні Камітэту Будаўніцтва
пры Эканамічнай Нарадзе БССР *O. Краўзэ.*

Сакратар *M. Сецко.*

14 лютага 1930 г.
г. Менск.

Выдаецца на падставе даручэння Эканамічнай Нарады пры СНК БССР за 6 лютага 1930 г.

2. Часовая інструкцыя Камітэту Будаўніцтва пры Эканамічнай Нарадзе БССР

пра парадак рэгістрацыі ў кіраўніцтвах будаўнічага контролю інжынэрна-тэхнічнага пэрсаналу па будаўнічай спэцыяльнасці.

Пры рэгістрацыі інжынэрна-тэхнічнага пэрсаналу па будаўнічай спэцыяльнасці належыць кіравацца наступнай часовай інструкцыяй.

1. У адпаведных акруговых кіраўніцтвах будаўнічага контролю павінны рэгістравацца ўсе асобы, якія бяруць на сябе:

а) складаньне праектаў, тэхнічных разълікаў і каштарысных вылічэнняў кошту будаўніцтва;

б) правядзенне будаўнічых работ;

в) ажыццяўленне тэхнічнага нагляду за будаўнічымі работамі.

2. Інжынера-тэхнічныя працаўнікі, якія праводзяць будаўнічыя работы ў межах зямель, адведзеных для дзейнічаючых і ўноў будуюемых чыгунак, унутраных водных шляхоў, морскіх і рабочых портоў, а таксама па пабудовах сувязі і абароны — належаць рэгістравацца на агульных падставах ў кіраўніцтвах будаўнічага контролю, а таксама ў мясцовых органах адпаведных народных камісарыятаў.

3. Рэгістрацыя робіцца ў кіраўніцтвах будаўнічага контролю камісіяй у складзе:

а) акруговага інжынэра КБК альбо асобы па яго прызначэнню (старшыня камісіі) і прадстаўнікоў; б) ад мясцовага аддзелу народнае асьветы і в) ад адпаведнага аддзелу Саюзу будаўнічых рабочых па лініі ІТС.

Увага 1. Камісія мае права ў неабходных выпадках звязацца за дапамогаю да кансультантаў, экспертаў, знаючых асаб і г. д.

Увага 2. Пытаныні, па якіх у камісіі заяўлена членамі яе асобная думка, вырашаюцца начальнікам КБК альбо яго намеснікам. Прадстаўнікі ў камісіі ад аддзелу народнае асьветы і Саюзу будаўнічых рабочых, якія ня згодны з вырашэннем пытаныні, могуць абскардзіць яго ў прэзыдыум адпаведнага выканкаму.

4. Рэгістрацыя робіцца на падставе наступных дакүмэнтаў:

а) атэстатаў, дыплёмаў, пасьведчанняў аб тэхнічнай адукацыі ў СССР альбо за мяжою;

б) пасьведчаньня ў аб здачы іспытаў ва ўстаноўленых законам інстанцыях на атрыманьне адпаведнае тэхнічнае кваліфікацыі альбо на права выконваць будаўнічыя работы, складаньне і подпіс праектаў і каштарысаў;

в) пасьведчаньня ў аб праходжаньні часткі курсаў вышэйших альбо сярэдных тэхнічных навучальных устаноў;

г) пасьведчаньня ў альбо даведак аб службе альбо выкананых работах па будаўнічай спэцыяльнасьці.

Увага 1. Усе дакумэнты павінны падавацца ў арыгіналах альбо натарыяльна засьведчаных копіях з гэтых дакумэнтаў.

Увага 2. У выпадках сумненія адносна якіх-небудзъ дакумэнтаў — КБК павінна запытаць адпаведную навучальную ўстанову альбо выдаўшую дакумэнт асобу.

Увага 3. Падача дакумэнтаў, паказаных у літ. „г“ гэтага пункту, абавязкова для асоб, якія маючы дакумэнтаў, паказаных у літ. літ. „а“, „б“ і „в“ гэтага пункту. Асобы, маючыя дакумэнты ў альбо работах па будаўнічай спэцыяльнасьці, падаюць пасьведчаньні альбо даведкі альбо выдаваньнях КБК.

Увага 4. Для інжынэрна-тэхнічных працаўнікоў, знаходзячыхся на ў месцах знаходжаньня адпаведных КБК, павінна быць дадзена права прысылкі поштай усіх патрэбных для рэгістрацыі дакумэнтаў з абавязковай асабовай яўкай гэтых працаўнікоў толькі ў тых выпадках, калі гэта патрэбна.

5. Апроч пералічаных у п. 4 дакумэнтаў асобаю, якая рэгіструецца, павінна быць дана падпіска ў аб тым, што ёй не забаронена судовымі органамі займацца будаўнічай практикай (форма № 1); паказаная падпіска далучаецца разам з іншымі дакумэнтамі да асобнага апроснага ліста разам з заяваю (форма № 2).

6. При рэгістрацыі і выдачы пасьведчаньня камісія бярэ пад увагу ўсе абставаны справы і рэгіструе кожную асобу ў адпаведнасьці з яе тэхнічнаю адукацыяю і практичным стажам.

7. У залежнасьці ад адукацыі і практичнага стажу ўсе асобы, што рэгіструюцца, падзляюцца на пяць груп:

а) Да I групы належаць асобы, якія скончылі будаўнічыя вышэйшыя тэхнічныя ўстановы СССР і за мяжою, тэхнічныя факультэты альбо аддзяленні ВТНУ, якія даюць права праводзіць будаўнічыя работы, і маючыя пасыля сканчэння ВТНУ практичны інжынэрна-тэхнічны будаўнічы стаж на менш пяці год, а таксама асобы, якія здалі экстэрнат за поўны курс гэтых ВТНУ пры ўмове калі гэтыя асобы маюць на менш 12 гадоў агульнага тэхнічна-будаўнічага практичнага стажу.

б) Да групы II належаць: а) асобы, пералічаныя ў групе 1-ай, але на маючыя практичнага інжынэрна-тэхнічнага будаўнічага стажу або маючыя стаж меншы абумоўленага для асоб I-ай катэгорыі; б) асобы, якія скончалі ВТНУ СССР па вузкай спэцыяльнасьці будаўнічае справы альбо здаўшыя асобыні іспыты на назыву інжынера вузкай спэцыяльнасьці, якія маюць на менш трох год інжынэрна-тэхнічнага практичнага будаўнічага стажу, для асоб скончышчых ВТНУ, альбо на менш 10 год агульнага тэхнічна-будаўнічага стажу для асоб, якія здалі іспыты на назыву інжынера вузкай спэцыяльнасьці, а таксама скончыш-

шыя ВТНУ, не прадугледжаныя ў групе I-ай і маючыя такі самы стаж.

в) Да групы III належаць: а) асобы, пералічаныя ў літ. „б“ групы II, але маючыя інжынерна-тэхнічны практичны будаўнічы стаж менш абумоўленага для іх па групе II; б) скончышыя сярэдня тэхнічныя навучальныя ўстановы будаўнічай спэцыяльнасці альбо здаўшыя экстэрнат за курс такіх устаноў і маючыя пасля сканчэння тэхнікуму альбо здачи экстэрнату практичны інжынерна-тэхнічны будаўнічы стаж на менш 5-ці год; в) асобы, маючыя дакумэнты аб здачы да 1/I-1929 г. іспытаў на права правядзенія будаўнічых работ, складання і подпісу праектаў і каштарысаў ва ўсіх альбо паасобных галінах будаўніцтва, таксама асобы, якія здалі праверачныя іспыты пры асобых эксперцтных камісіях пры ВТНУ альбо тэхнікумах і маючыя на менш 10 год агульнага тэхнічна-будаўнічага стажу; г) асобы, якія маюць на менш 8 год практичнага тэхнічна-будаўнічага стажу, на скончышыя вышэйшых навучальных устаноў па будаўнічай спэцыяльнасці, але прайшоўшыя курс такіх устаноў у абееме на менш 3-х першых курсаў; д) асобы, на маючыя спэцыяльны тэхнічны адукцыі, але маючыя шматгадовы (на менш 15 год) тэхнічна-будаўнічы стаж і якія знаходзіліся на менш 5 год на адказных пасадах у якасьці кіраўнікоў будаўнічых работ.

г) Да групы IV надлежаць: а) асобы, пералічаныя ў літ. „б“, „в“ і „г“ групы III, але маючыя практичны стаж менш паказанага ў гэтых літарах; б) асобы, скончышыя транспартныя і іншыя тэхнікумы не будаўнічай спэцыяльнасці і маючыя пасля сканчэння такіх устаноў на менш 5 год практичнага тэхнічна-будаўнічата стажу; в) маючыя на менш 2-х вытворчых практик — студэнты 2-х апошніх курсаў ВТНУ будаўнічай спэцыяльнасці і будаўнічых факультетаў іншых ВТНУ і слухачы апошняга курсу сярэдніх тэхнічных навучальных устаноў і палітэхнікумай будаўнічай спэцыяльнасці, а таксама асобы, на скончышыя курсу гэтых апошніх навучальных устаноў, але прайшоўшыя курс такіх у такім самым абееме і маючыя на менш 5 год практичнага тэхнічна-будаўнічага стажу.

д) Да групы V належаць: а) асобы, пералічаныя ў літ. „б“ і „в“ групы IV, але маючыя практичны стаж менш паказанага ў гэтых літарах; б) асобы, на маючыя спэцыяльнае тэхнічнае адукцыі, але маючыя шматгадовы (на менш 10 год) практичны будаўнічы стаж і здаўшыя іспыты ў эксперцтных камісіях, што арганізуцца пры акруговых кіраўніцтвах будаўнічага кантролю, а таксама пры адпаведных органах НК Шляхоў Зносін, НК Пошт і Тэлеграфаў і НК Ваенных і Марскіх Спраў; в) асобы, не падыходзячыя пад адзнакі, паказаныя ў групах I—IV, але маючыя практичны тэхнічна-будаўнічы стаж на менш 5 год і здаўшыя іспыты ў эксперцтных камісіях пры акруговых кіраўніцтвах будаўнічага кантролю, альбо маючыя практичны тэхнічна-будаўнічы стаж на менш 10 год, але на здаўшыя памянёных іспытаў.

Увага 1. Парадак арганізацыі і дзеіннасці паказаных у гэтым параграфе эксперцтных камісій пры ВТНУ, тэхнікумах альбо кіраўніцтвах будаўнічага кантролю будзе выданы асобна, паводле выданых 8/IV г. г. КамСПА па Будаўніцтву (Правілы аб асобых, маючых права правядзенія будаўнічых работ і складання праектаў і каштарысных вылічэнняў кошту будаўніцтва).

Увага 2. Асобы, маючія адпаведны стаж, але не пасьлеўшыя здаць неабходных іспытаў у экспертынх камісіях за адсутнасцю апошніх, могуць рэгістравацца па адпаведнай групе пры ўмове іх ававязацельства прайсьці ў працягу гадовага тэрміну праз адпаведную экспертынную камісію, аб чым робіцца адзнака ў выдаваемым гэтым асобам пасьведчаныні.

8. Асобы, пералічаныя ў п. 7, маюць наступныя права:

а) зарэгістраваныя па групе І-й — права адказнага складання, праверкі і подпісу праектаў, тэхнічных разылікаў і каштарысаў па ўсіх відах грамадзянскіх і інжынэрных пабудоў, а таксама права ажыццяўлення тэхнічнага нагляду і выкананья ўсякага роду тэхнічных работ усіх трох разрадаў (гл. дадатак);

б) зарэгістраваныя па літ. „а“ групы II — усе права паказаныя ў п. „а“ гэтага параграфу за выключэннем тэхнічнага нагляду і правядзення будаўнічых работ, аднесеных да 1-га разраду, г. зн. работ асабліва адказных, маючых вялікую тэхнічную і вытворчую складанасць альбо вялікі аб'ём, на якія работы гэтая асоба могуць дапушчацца толькі ў якасці памочніка адказнага выканаўцы работ;

в) зарэгістраваныя па літ. „б“ групы II — усе права, паказаныя ў літ. „а“ гэтага параграфу, але толькі ў адносінах работ адпаведнай спэцыяльнасці;

г) зарэгістраваныя па літ. „а“ групы III — права, паказаныя ў літ. „а“ гэтага параграфу, але ў адносінах толькі работ адпаведнай спэцыяльнасці і за выключэннем тэхнічнага нагляду за выкананьем будаўнічых работ, аднесеных да 1-га разраду, на якія работы гэтая асоба могуць дапушчацца толькі ў якасці памочніка адказнага выканаўцы работ;

д) зарэгістраваныя па літ. „б“, „в“ і „г“ групы III — права, паказаныя ў літ. „а“ гэтага параграфу, але толькі ў адносінах работ адпаведнай спэцыяльнасці ня вышэй II-га разраду;

е) зарэгістраваныя па літ. „д“ групы III — права, паказаныя ў літ. „а“ гэтага параграфу, але толькі ў адносінах работ адпаведнай спэцыяльнасці і ня звыш II разраду, за выключэннем права адказнага складання, праверкі і подпісу праектаў і разылікаў;

ж) зарэгістраваныя па літ. „а“, „б“ і „в“ групы IV — права, паказаныя ў літ. „а“ гэтага параграфу, але толькі ў адносінах работ адпаведнай спэцыяльнасці ня вышэй III разраду;

з) зарэгістраваныя па літ. „а“ і „б“ групы V — права паказаныя ў літ. „а“ гэтага параграфу, але толькі ў адносінах работ адпаведнай спэцыяльнасці ня вышэй III разраду і за выключэннем права адказнага складання, праверкі і подпісу праектаў і разылікаў;

і) зарэгістраваныя па літ. „в“ групы V — права выкананья вызначаных дакладна ўстаноўленых у выдаваемым пасьведчаныні тэхнічных функцый па будаўнічых работах (пам. вык. работ па работах III разраду, тэхніка па работах II разраду і г. д.).

Увага 1. Кіраўніцтву будаўнічага кантролю даецца права ў паасобных выпадках, лічачыся з вопытам, дапушчаць асоб, зарэгістраваных па II, III, IV і V групах, да тэхнічнага нагляду, складання і подпісу каштарысаў і правядзення будаўнічых работ адпаведнай спэцыяльнасці, аднесеных да больш высокага разраду, чым гэта прадугледжана ў адпаведных літарах гэтага параграфу.

Увага 2. Пры рэгістрацыі належыць мець на ўвазе, што ў звязку з разъвіцьцём будаўніцтва і недастатковасцю інжынэрна-тэхнічных сіл неабходна скарыстаць на мясцох практыкаў-будаўнікоў і асоб, якія скончыўшы будаўнічых вышэйшых і сярэдніх навучальных устаноў, але маючых значны практычны тэхнічны будаўнічы стаж, аднёсшы іх, паводле інструкцыі, да тых груп, правы якіх адпавядаюць назвам і стажу гэтых асоб, і ім разам з гэтым прайсьці ў неабходных выпадках праверачныя іспыты ў асобных экспэртных камісіях пры ВТНУ, тэхнікумах альбо пры акруговых кіраўніцтвах будаўнічага контролю.

9. У рэгістрацыі павінна быць адмоўлена ў наступных выпадках:

а) пры наяўнасці судовага прыгавару аб забароне будаўнічай практыкі альбо заняцця адказных тэхнічных пасад, калі такая забарона ня страціла сілу да моманту рэгістрацыі;

б) пры адсутнасці ў паданых дакументах дастатковых даных для аднясеньня рэгіструемай асобы да той альбо іншай групы;

в) пры падачы рэгіструемай асобай съядома непраўдзівых вестак.

10. Кожнай зарэгістраванай асобе ў 10-дзённы тэрмін выдаецца пасьведчаныне па далучанай форме (гл. форму № 3), якое мае сілу на тэрмін да перарэгістрацыі ў данай акрузе.

11. Пасьведчаныні, якія выдаюцца зарэгістраваным асобам (п. 10 гэтай інструкцыі) маюць сілу:

а) для асоб, аднесеных да літ. літ. „а“ і „б“ груп I, II і III, — на ўсёй тэрыторыі БССР;

б) для асоб усіх іншых груп — на тэрыторыі данай акругі.

Увага. Пры перамене асобамі, паказанамі ў літ. „а“ гэтага параграфу, месца свайго пражыванья альбо месца сваёй працы трэба зьнімацца з падліку адпаведнага кіраўніцтва будаўнічага контролю і ставіць візы ў новым кіраўніцтве будаўнічага контролю на пасьведчанынях, якія выданы гэтым асобам акруговымі кіраўніцтвамі будаўнічага контролю па месцы ранейшага пражыванья альбо працы.

12. Аб усіх зарэгістраваных асобах публікуецца ў мясцовым органе пэрыядычнага друку, з спагнаньнем за публікацыю платы ў размеры сапраўднага кошту.

13. На ўсіх зарэгістраваных у кіраўніцтвах будаўнічага контролю асоб заводзяцца асобныя кнігі, куды ўносяцца ўсе весткі, якія датычыцца данай асобы. Гэтыя весткі пасылаюцца Камітэту Будаўніцтва.

Увага. Асобныя сыпісы заводзяцца для асоб, якім адмоўлена ў рэгістрацыі, з паказаньнем матываў адмаўлення, прычым аб асобах, якім адмоўлена ў рэгістрацыі на падставе матываў, паказаных у літ. літ. „а“ і „б“ параграфу 9, паведамляецца Камітэту Будаўніцтва пры Эканамічнай Нарадзе БССР.

14. Рэгістрацыя і перарэгістрацыя інжынэрна-тэхнічнага пэрсаналу па будаўнічай спэцыяльнасці павінна быць зроблена на падставе гэтай інструкцыі не пазней 15-га красавіка 1930 г. ва ўсіх тых раёнах, дзе такая рэгістрацыя не рабілася зусім альбо дзе яна рабілася на іншых падставах.

15. Прымасць на сябе выкананыне функцый, паказаных у пункце 1-м гэтай інструкцыі ўсім незарэгістраваным у кіраўніцтвах будаўнічага контролю асобам забараняецца.

Забараняеца таксама ўстановам, прадпрыемствам, арганізацыям і асобным забудоўшчыкам даручаць выкананыне паказаных вышэй функцый асобам, ня маючым пасъведчаныя ад кірауніцтва будаўнічага кантролю.

16. Скаргі на адмаўленыне ў рэгістрацыі альбо на няправільнасць рэгістрацыі падаюца ў Камітэт Будаўніцтва з дакумэнтамі і копіямі матываў адмаўленыня.

17. Асобы, якія бяруць на сябе выкананыне функцый, паказаных у п. 1 гэтай інструкцыі, і незарэгістраваныя ў кірауніцтвах будаўнічага кантролю альбо бяруць на сябе такое выкананыне ў аб'ёме, які выходзіць за межы праў, паказаных у рэгістрацыйным пасъведчаныні (п. 10), а таксама ўстановы, прадпрыемствы, арганізацыі і асобы, якія даручаюць работу асобам, ня маючым адпаведных пасъведчаныя ад кірауніцтва будаўнічага кантролю, падлягаюць адказнасці.

18. Нагляд за выкананынем гэтых правіл ускладаецца на адпаведныя акруговыя кірауніцтвы будаўнічага кантролю.

Падзел работ па разрадах у залежнасці ад іх тэхнічнай і вытворчай складанасці, аб'ёму і значэння.

I разрад. Работы асабліва адказныя, якія адзначаюцца вялікай тэхнічнай і вытворчай складанасцю альбо вялікім аб'ёмам, напрыклад: шматпаверхавыя жылыя дамы, якія адзначаюцца вялікай тэхнічнай складанасцю; будынкі дзяржаўных, грамадзкіх і іншых устаноў, якія маюць агульнасаюзнае альбо рэспубліканскае значэнне; прамысловыя прадпрыемствы, электрастанцыі, пабудовы гандлю і сувязі; гідратэхнічныя і інжынэрныя пабудовы такога самага значэння альбо большага аб'ёму (праклётавы) і большай вытворчай і тэхнічнай складанасці; асноўныя камунальныя пабудовы для буйных населеных месц; раённыя асяяленьні і вэнтыляцыя, пляніроўка гарадоў і іншых буйных населеных пунктаў і г. д.

II разрад. Работы сярэднія тэхнічнай і вытворчай складанасці і аб'ёму, напрыклад: сярэднія тэхнічнай складанасці жылыя будынкі і будынкі дзяржаўных, грамадзкіх і іншых устаноў, маючыя акруговую значэнне; прамысловыя прадпрыемствы, пабудовы гандлю і сувязі; гідратэхнічныя і інжынэрныя пабудовы акруговага значэння сярэднія тэхнічнай і вытворчай складанасці і сярэдняга аб'ёму альбо пралётавы (напрыклад: жалезныя масты пралётам да 15 м., жалеза-бетонныя масты пралётам да 10 м. і г. д.); вадаправодныя і каналізацыйныя пабудовы для мясцовых прампрадпрыемстваў і для населеных месц з колькасцю населеніцтва да 10.000 чал.; пабудовы асяяленьня і вэнтыляцыі асобных будынкаў; пляніроўка населеных месц з колькасцю жыхароў да 50.000 чал. і г. д.

III разрад. Работы мясцовага значэння, не складаныя і невялікага аб'ёму, напрыклад: звычайнага тыпу, нязначнага аб'ёму жылыя будынкі і будынкі дзяржаўных і іншых устаноў, а таксама прадпрыемствы і пабудовы гандлю і сувязі; невялікія і не складаныя гідратэхнічныя інжынэрныя пабудовы (напрыклад: драўляныя масты праз ручай і невялікія рэкі, вадаспускныя трубы на невялікіх судах і да т. п.); рамонтныя работы (за выключэннем асабліва складаных капітальнага характеру) і да т. п.

Дадатак.

Форма № 1

ПАДПІСКА

Я, ніжэйпадпісаўшыся
падпіску _____ даю гэтую
га кантролю ў тым, што мне не забаронена будаўнічая практика ні ў
судовым ні ў адміністрацыйным парадку.

Подпіс _____

1930 г.

г.

Форма № 2.

ЗАЯВА

У кіраўніцтва будаўнічага кантролю

Прашу зарэгістраваць мяне ў _____ кіраўніцтве
будаўнічага кантролю і выдаць мне адпаведнае пасъведчаньне.

Апросны ліст

для асоб, якія працуюць па будаўнічай спэцыяльнасці і рэгіструюцца
у _____ кіраўніцтве будаўнічага кантролю.

1. Прозвішча, імя і імя па бацьку
2. Год нараджэння
3. Якую навучальную ўстанову і калі скончыў, і пералік паданых
дакументаў аб сцэцыяльной тэхнічнай адукацыі і назва
4. Весткі аб практичных работах і пералік дакумэнтаў
5. Ці знаходзіцца на службе і дзе
6. Ці на маецца пастановы аб забароне практикі па прыгавару
суда і ці на быў зволены са службы за нездавальнічае выкананьне
тэхнічных абавязкаў
7. У якім прафсаюзе, з якога часу знаходзіцца і нумар членскага
білету
8. Правільнасць паказаных вестак пацвярджаю і аб адказнасці
ци ў судовым парадку за непраўдзівыя весткі я папярэджаны.

Подпіс заяўніка

1930 г.

Адрес заяўніка

Форма № 3.

ПАСЬВЕДЧАНЬНЕ

Дана _____ кіраўніцтвам будаўнічага кан-
тролю _____ (таму-та),
пражываючаму _____ у тым, што ён пастаново-
ваю за _____ пратакол № _____ Камісіі па рэгістрацыі тэх-
нічных сіл пры кіраўніцтве будаўнічага кантролю, на падставе інструк-
ции

цыі „Аб парадку рэгістрацыі ў кіраўніцтвах будаўнічага кантролю інжынэрна-тэхнічнага пэрсаналу па будаўнічай спэцыяльнасці“, зацверджанай КБК і аднесены да ліку асоб, маючых права

на групе _____ год _____ гд. на адв. *)
 Тэрмін пасъведчання
 Гэтае пасъведчанне мае сілу на тэрыторыі

Начальнік КБК

Сакратар

Нам. Старшыні Камітэту Будаўніцтва
 пры Эканамічнай Нарадзе БССР *O. Краўзэ.*

Сакратар *M. Сецко.*

6 лютага 1930 г.
 г. Менск.

3. Пастанова Народнага Камісарыяту Працы БССР

пра разьмер стыпэндыі для закантрактаваных вучняў вышэйших навучальных устаноў і тэхнікумаў.

Для разьвіцця арт. арт. 17 і 21 пастановы НК Працы СССР за 21/XII-1929 г. № 389 „Пра парадак кантрактациі вучняў вышэйших навучальных устаноў і тэхнікумаў“ (газ. „Труд“ за 26 і 29 студзеня 1930 г.) Народны Камісарыят Працы БССР пастанаўляе:

1. Установіць наступны разьмер стыпэндыі па дагаворах аб кантрактациі для вучняў індустрыяльных, тэхнічных, сельскагаспадарчых і эканамічных ВНУ і тэхнікумаў, а таксама індустрыяльна-тэхнічных і сельскагаспадарчых факультэтаў і аддзяленняў іншых ВНУ.

	В. Н. У.				Тэхнікумы	
	1 год	2 год	3 год	4 год	1 і 2 год	3 год
ІІ пояс						
Менск, Віцебск, Гомель.	75 р.	90 р.	115 р.	150 р.	60 р.	90 р.
ІІІ пояс						
Усе іншыя мясц. БССР.	70 р.	85 р.	100 р.	135 р.	55 р.	80 р.

*) На адвароце друкующа вытрымкі з часовой інструкцыі аб парадку рэгістрацыі: п. п. 6, 7 і 8 і падзел работ на разрады.

2. Установіць для вучняў усіх іншых, апроч паказаных у арт. 1 гэтай пастановы ВНУ і тэхнікумаў, наступны разьмер стыпэндыі:

	В. Н. У.				Тэхнікумы	
	1 год	2 год	3 год	4 год	1 і 2 год	3 год
І пояс Менск, Вішбеск, Гомель.	68 р.	81 р.	104 р.	135 р.	54 р.	81 р.
ІІІ пояс Усе іншыя мясц. БССР.	63 р.	77 р.	90 р.	122 р.	50 р.	72 р.

Нам. Народнага Камісара Працы БССР ^(Д) Д. Захарава.

9 лютага 1930 г.
№ 9.

4. Пастанова Народнага Камісарыяту Працы БССР пра стаўкі заработка платы для рахунковых работнікаў, якія пра- цуецца па найму ў калгасах.

Народны Камісарыят Працы БССР пастановаўляе:

1. Установіць для рахунковых працаўнікоў, якія маюць адпаведную кваліфікацыю і наймаюцца калгасамі на сталую працу ў калгасах, наступныя стаўкі:

Рахункаводаму калгасах з зям. плошч. да 500 га	— 60 руб.
" " " ад 500 да 1000 га	— 70 руб.
" " " звыш 1000 га	— 75 руб.
Бухгалтарам у калгасах з зям. плошч. да 1000 га	— 90 і 100 руб.
" " " звыш 1000 га	— 120 руб.
Ст. бухгалтарам " " " 3000 га	— 150 руб.

2. Дазволіць калгасам па даговоранасьці з адпаведнымі прафсаюзамі, у залежнасьці ад маштабу работы і моцнасьці калгасу—зъмяншаць альбо павялічваць гэтыя стаўкі да вышэйшай стаўкі, устаноўленай для гэтае пасады.

3. Камунальнія паслугі, якія прадстаўляюцца калгасамі, аплачваюцца работнікамі на агульных падставах па адпаведных стаўках, альбо па даговоранасьці.

Народны Камісар Працы БССР М. Гнілякевіч.

17 лютага 1930 г.
№ 10.

Узгоднена з Цэнтральнай Камісіяй па чистцы савецкага апарату пры НК РСІ БССР (прат. за 7 лютага 1930 г.).

5. Пастанова Народнага Камісарыяту Працы БССР пра парадак аплаты працы асоб, прыцягнутых да чисткі савецкага апарату.

Народны Камісарыят Працы БССР, на падставе пастановы НК Працы СССР за 15/XI-1929 г. („Ізв. НКТ“ 1929 г., № 48—49) паста-
наўляе:

1. За асобамі, якія прыцягнуты да ўдзелу ў чистцы савецкага апарату, на ўвесь час ўдзелу ў чистцы захоўваецца іх сярэдні заробак за кошт той установы альбо прадпрыемства, у якім праводзіцца чистка.

2. Калі гэтыя работнікі пасылаюцца для правядзення чисткі ў іншыя гарады (па-за месцам сталага пражываньня), дык сутачны і інш. звязанныя з камандыроўкай выдаткі аплачваюцца таксама за кошт той установы альбо прадпрыемства, у якім праводзіцца чистка.

Народны Камісар Працы БССР *М. Гнілякевіч*.

17 лютага 1930 г.

№ 11.

6. Тлумачэнне Народнага Камісарыяту Працы БССР пра забясьпечаныне пэнсіяй за выслугу год мэдыцынскіх і вэтэры- нарных работнікаў у сельскіх мясцовасцях.

На падставе пастановы СНК БССР за 2 лютага 1930 г. (прат. № 36, п. 1642) Народны Камісарыят Працы БССР растлумачвае:

1. Права на забясьпечаныне пэнсіяй за выслугу год у адпаведнасці з пастановай ЦВК і СНК СССР за 25/IX-1929 г. (З. З. СССР 1929 г., № 63, арт. 582) і інструкцыяй НКП СССР за 3/XI-1929 г. № 348 („Ізв. НКТ СССР“ 1929 г., № 48—49) маюць мэдыцынскія і вэтэрынарныя працаўнікі ва ўсіх мясцовасцях БССР, апрач усіх акруговых гарадоў і наступных неакруговых гарадоў: Жлобіна, Рагачова і Слуцку—Бабруйскай акругі, Гарадка і Сенна—Віцебскай акругі, Веткі, Рэчыцы і Добрушу—Гомельскай акругі, Барысава і Чэрвень—Менскай акругі, Клімавіч, Быхава, Чавусаў, Чэрыкава і Шклова—Магілеўскай акругі, Калинкавіч і Петрыкава—Мазырскай акругі, Горак, Дуброўны і Мсціслаўля—Аршанская акругі, Лепеля—Полацкай акругі.

Народны Камісар Працы БССР *М. Гнілякевіч*.

Часова выкон. абав. Начальніка Галоўнага
Кіраўніцтва Сацыяльнага Страхаваньня
пры НКП БССР *В. Амстэрдам*.

18 лютага 1930 г.

№ 12.

7. Абежнік Народнага Камісарыяту Юстыцыі БССР

пра палепшаньне складу адказных працаўнікоў органаў НКЮ па сацыяльнай і нацыянальнай адзнаках.

Усім акр. пракурорам і старшиням аксудоў.

У абставінах разгортваньня шпаркім тэмпам сацыялістычнага будаўніцтва, у момант абвостранае клясавае барацьбы, пытанье аб кадрах органаў НКЮ, якія садзейнічаюць і ствараюць належныя ўмовы для паспяховага будаўніцтва краіны, у большай меры, чым да гэтага часу, павінны стаць неадкладнай задачай нашае бягуче штодзённае працы.

Зробленае ў апошнія часы вывучэньне складу адказных працаўнікоў судова-съледчага і пракурорскага апарату па сацыяльнай і нацыянальнай адзнаках, гаворачы аб некаторым палепшаньні якасці асабістага складу органаў НКЮ ў парыўнанні з мінулым годам, усе-ж съведчыць аб tym, што пытанье аб кадрах да апошняга часу выражана нездавальняюча.

Адзначаючы некаторае павышэнне рабочага ядра сярод адказных працаўнікоў судова-съледчага і пракурорскага апарату, НКЮ лічыць процант гэтае праслойкі ўсё-ж недастатковым.

Наглядаючы ва ўсіх звеньнях за выключэннем съледчага апарату, пры нязначным павялічэнні рабоча-сялянскага праслойкі, зъмяншэнне на працягу 1929 г. ліку сялян, нельга прызнаць гэтае зъявішча нормальным.

На гледзячы на пастанову ЦВК БССР за 2 лютага 1928 г. аб узмацненні работы па вылучэнню ў судовыя органы рабочых і сялян-беларусоў, трэба падкрэсліць, што процант адказных працаўнікоў-беларусоў на 1/I 1930 г. у парыўнанні з 1/I-1928 г. звышоўся на пэрыфэрый сярод пракурорскіх працаўнікоў, нарсудзьдзяў і членоў акр. судоў.

Улічваючы, што на працягу бягучага году рабоча-сялянская праслойка органаў НКЮ павінна дасягнуць 75%, НКЮ прапануе ўзмацніць вылучэнне ў органы НКЮ рабочых, батракоў і сялян-бяднякоў з tym, каб на працягу гэтага году рабоча-сялянская праслойка ва ўсіх звеньнях дасягнула 75%, з'яўрнуўшы адпаведную ўвагу на вылучэнне ў судовыя органы рабочых і сялян-беларусоў.

Народны Камісар Юстыцыі БССР А. Сташэўскі.

8. Абежнік Народнага Камісарыяту Юстыцыі БССР

пра работу органаў юстыцыі па сельскагаспадарчай і вясенняя пасеўной кампаніі 1930 г.

Усім акруговым пракурорам.

Вясенняя сельскагаспадарчая вытворчая кампанія 1930 г. наўбывае важнейшае значэнне ў справе рэканструкцыі сельскай гаспадаркі. Бурны рост калектывізацыі сельскіх гаспадарак, пераход у шэрагу раёнаў да суцэльнай калектывізацыі, пашырэнне тэмпу саўгаснага будаўніцтва, намечаныя пляны контрактациі пасеваў ставяць перад органамі пракурорскага нагляду новыя задачы па ўзделу ў пачаўшайся кампаніі. Неабходна прыняць меры да выканання ўсіх намечаных плянаў у вызначаныя тэрміны для правядзення кампаніі ў строгай адпаведнасці з дырэктывамі Партыі і Ураду для захавання ў данай чарговай гаспадарчай работе рэвалюцыйнай законнасці. Усе хітрасьці клясавага ворага, накіраваныя на зрыў мерапрыемстваў Ураду па падняцці ўраджайнасці і пашырэнні пасеваў, павінны сустрэць самы ражучы і шпаркі адпор з боку органаў юстыцыі.

Асноўныя заданьні па правядзенню вясенняя кампаніі разьмеркаваны пастановай СНК БССР за 14 сінегня 1929 г. (З. З. БССР 1930 г. № 1, аддз. II, паст. 5), паміж адпаведнымі дзяржаўнымі органамі, мясцовымі выканкомамі і гаспадарчымі арганізацыямі. Для выканання гэтай пастановы, наркаматы і гаспадарчыя арганізацыі даюць дырэктывы сваім мясцовым органам. Задачай органаў пракуратуры з'яўляецца ажыццяўленне нагляду за сваечасовым правядзеннем гэтай пастановы і дырэктывы цалкам і поўнасцю ў жыцці.

Работа пракурорскага нагляду па сельскагаспадарчай кампаніі патрабуе шчыльнейшай увязкі з упаўнаважанымі Ураду і выканкомамі на мясцох, з рабочымі брыгадамі, з органамі РСІ, з мясцовымі кіруючымі калгаснымі арганізацыямі і шырокага скарыстання паступаючых ад іх матарыялаў. Пры выездах на месцы, трэба ўстанавіць шчыльную сувязь з шырокай грамадзкасцю ў асобе батрацка-бядняцкіх груп, вытворчых сельскагаспадарчых нарад, а таксама агра—і зааўпаўнаважаных (упаўнаважаныя па жывёлагадоўлі). Прокуратура павінна пры гэтым выконваць выключна прысвоеную ёй законам функцыі, строга адмежаваўшы іх ад аператыйнай работы, якая выконваецца адпаведнымі гаспадарчымі і адміністрацыйнымі органамі.

У адносінах прадметаў непасрэднага нагляду пракуратуры за правядзеннем сельскагаспадарчай кампаніі, прапануеца мець на ўвазе наступнае:

- 1) Ажыццяўленне заданьня Ураду і Партыі па пашырэнню пасеваў і падняццю ўраджайнасці можа быць дасягнута пры захаванні самых шпаркіх тэмпаў у работе і падвышэнні ў той-жа час яе якасці. У сувязі с гэтым сваечасоваясьць выканання дзяржаўнымі і каперацыйнымі арганізацыямі, а ў асаблівасці — нізавым савецкім апаратам і нізавой сеткай сельскагаспадарчай і крэдытнай капярацыі, ускладзеных на іх заданьня па распрацоўцы плянаў пасеўной

кампаніі і давядзеньню іх да вёскі, саўгасаў і калгасаў, па падрыхтоўцы да завозу насењня, штучных угнаеніяў і сельскагаспадарчых машын, па разъмеркаванью і водпуску іх гаспадаркам-спажыўцам, па правядзеньню зерняачышчальнай і рамонтнай кампаніі, па крэдытаўванью бядняцка-серадняцкіх гаспадараў, павінна быць асноўным предметам нагляду праکуратуры пры абсьледваньнях і выездах на месцы. У асаблівасці неабходна ўстанаўленыне нагляду за тэрміновасцю правядзеньня кампаніі па стварэнню і ўмацеванью мясцовых насењных фондаў, па задавальненню гатунковым насењнем, па мабілізацыі сродкаў самога насељніцтва для фінансаванья машина-задавальненія (авансавая кампанія) і па правядзеньню кампаніі па падняццю і паширэнню жывёлаводства.

2) Разам з тым павінна быць зьвернута самая сур'ёзная ўвага на правядзеньне правільнай і яскравай клясавай лініі ў прадастаўленыні крэдытаў і, снабжэнні сельскагаспадарчымі машынамі і другімі сродкамі вытворчасці, у скарыстаныні сельскагаспадарчага інвентару, у заключэнні дагавораў контрактациі. Крэдты на фінансаванье сельскагаспадарчай кампаніі павінны быць скарыстаны выключна па простаму іх прызначэнню, і ўсе выпадкі няправільнага і незаканамернага выдаткованья гэтых сродкаў на іншыя мэты, павінны цягнуць за сабою шпаркае і жорсткае ўздзейнічаньне судовай рэпрэсіі.

3) Пранікнавеніе кулацкіх элемэнтаў ва ўноў арганізуемыя калгасы, зьяўлецца аднай з самых сур'ёзных небясьпек для калгаснага будаўніцтва. Папыткі клясавага ворага зрываць калектывізацыю шляхам уваходу ў калгасы, павінны рашуча адхіляцца. Павінна ўзбуджацца крымінальнае прасльедванье ва ўсіх выпадках арганізацыі ілжэ-калгасаў, як супроць непасрэдных арганізатараў і кіраўнікоў, так і службовых асоб, дапусціўших арганізацыю і далейшае іх існаванье. У той-ж час неабходна патрабаваць удаленія з ужо арганізаваных і дзейнічаючых калгасаў усіх элемэнтаў, падрываючых іх работу знутры. Таксама неабходны рашучы пералом у справе барацьбы з усімі недахопамі ў галіне кіраўніцтва калгасным рухам, падрываючымі тэмп калгаснага будаўніцтва, мяшаючымі нармальному яго раззвіццю і ажыццяўленню карэнных задач па перабудове сельскай гаспадаркі.

4) Асаблівае значэнне набывае правядзеніе земляўпарадкаванья калгасаў. Па заданью Ўраду, усе наяўныя сілы земляўпарадчыкаў павінны быць перакінуты цалкам для правядзення земляўпарадкаванья ў саўгасах і калгасах, каб прасцейшымі способамі ўстанавіць межы паміж дзяржаўнымі, каляктыўнымі і аднаасобовымі гаспадаркамі. Сваечасоваясьць правядзення гэтай меры ва ўстаноўленыя тэрміны і спыненіе земляўпарадкаванья індывідуальных гаспадараў павінны стаць предметам асбонага нагляду праکуратуры.

5) У рабоце праکурорскага нагляду неабходна ўстанавіць першачарговасць выкананья ўсіх заданіяў і мерапрыемстваў па ўзделу ў правядзеніі сельскагаспадарчай кампаніі: выезды на месцы павінны мець асноўнай сваёй мэтай у бліжэйшыя тры-чатыры месяцы азнямленыне з правядзенiem кампаніі, растлумачальную работу сярод беднатаў і батрацтва, арганізацыю іх для рашучага, наступу на кулацкія элемэнты, зрываючия

кампанію і ўжыцьце зараз-жа захадаў да зьнішчэння ўсіх недахопаў, як шляхам узбуджэння крымінальнага і дысцыплінарнага прасьледваньня, так і шляхам апратэставаньня незаканамерных пастаноў і расправаджэнняў у стаячыя вышэй органы.

6) Пасыля атрыманьня гэтай дырэктывы, павінна быць праведзена праверка выданых мясцовымі выканкомамі пастаноў аб аграмініуме з мэтай устанаўлення іх адпаведнасці патрабаваныям закону ў адносінах папярэдняга абгаварэння і прыняцця на сельскіх сходах, а таксама абрэгунтаванасці іх з пункту погляду матарыяльных прадпасылак. Органы праクуратуры павінны праявіць у выпадку патрэбы ініцыятыву ў выданыні новых пастаноў аб агра-і заамініуме і ў пераглядзе выданых раней.

Пры правядзеніі пералічаных у гэтай дырэктыве задач, органы праクуратуры не павінны разъменьвацца на дробязі, а праводзіць выключна работу па нагляду за законнасцю дзеянняў дзяржаўных і гаспадарчых органаў, каперацыйных арганізацый і асобных гаспадарак, што ўцягваюцца ў сацыялістычнае будаўніцтва на вёсцы.

Пэрыяд сацыялістычнай рэканструкцыі сельскай гаспадаркі прадаўляе свае запатрабаваныні да работы праクурорскага нагляду. Гэтыя запатрабаваныні павінны быць выкананы з максімальнай дакладнасцю і тэрміновасцю.

Аб ходзе кампаніі і аб праробленай работе паведамляць Праクуратуру Рэспублікі інфармацыйнымі сводкамі па 10-днёўках, прадстаўшы першую 10-днёўку 20-га гэтага лютага.

У гэтых сводках павінна быць таксама ўвага выяўленым на мясцох недахопам у работе цэнтра па правядзенію і кіраўніцтву кампаніі.

Агульны падрахунковы даклад павінен быць прадстаўлены пасыля сканчэння кампаніі, але не пазней 1 мая 1930 г.

Народны Камісар Юстыцыі і
Прокурор Рэспублікі БССР *A. Сташэўскі.*

10 лютага 1930 г.

№ 9.

Узгоднена з НК Працы БССР.

9. Інструкцыя Народнага Камісарыяту Юстыцыі і Народнага Камісарыяту Ўнутраных Справ

Пра парадак перадачы з органаў працы ў органы праクуратуры і съледства вядзення дазнаньняў па працоўных спраўах.

Усім судовым, праクурорска-съледчым органам і адміністрацыйным аддзелам.

Паводле пастановы ЦВК і СНК БССР за 7/II-1930 г., вядзенне дазнаньняў па працоўных спраўах перадана з органаў працы ў органы праクуратуры.

У звязку з гэтым, Народны Камісарыят Юстыцыі і Народны Камісарыят Унутраных Спраў працаваюць прыніць да кіраваньня наступныя палажэнні:

1. З моманту ўступленья ў законную сілу пастановы ЦВК і СНК за 7/II-1930 г., усе дазнаныні па працоўных справах павінны рабіцца народнымі съледчымі і міліцыяй.

2. Інспэктары працы павінны ў 15-дзённы тэрмін з моманту апублікаваньня гэтай інструкцыі скончыць знаходзячыся ў іх працоўная справы, па якіх распачата дазнаньне, і па сканчэнні накіраваць іх, у залежнасці ад вынікаў дазнаньня, у суд, прокурору або съледчаму.

3. З перадачай дазнаньня ў працоўных справах у органы пракуратуры і съледства, дзейнасць апошніх абмяжоўваецца толькі расп'ясленнем, усебаковым высьвятынем і накіраваньнем у належным парадку данай працоўнай справы, не ўваходзячы ў галіну работы інспэктароў працы, агульная дзейнасць якіх па тэхнічнаму і санітарнаму абслеўданью працоўнага заканадаўства застаецца ранейшай.

4. У выпадку выяўлення парушэння працоўнага заканадаўства, якое цягне за сабой крымінальную адказнасць, інспэктары працы накіроўваюць складзеныя акты, прадпісаныні або адносіны съледчаму, які вядзе працоўную справы, для правядзення дазнаньня.

5. У мэтах згрупаваньня практыкі па працоўных справах і нерасп'ильваньня нагляду за парушэннямі працоўнага заканадаўства, для вядзення дазнаньня ў працоўных справах у акруговых гарадох вылучаецца съледчы менш загружанага вучастку і сталы працаўнік міліцыі, якія павінны быць спэцыяльна прайнструктаваны аб мэтадах працы.

У раёнах дазнаныні па працоўных справах вядуцца съледчымі ці міліцыяй адпаведнага раёну.

6. Органы пракуратуры і съледства ўзбуджаюць дазнаныні па працоўных справах на падставах, паказаных у арт. 91 Крымінальна-Працэсуальнага Кодэксу і па данясеньнях інспэктароў працы, раённых улаўнаважаных Н. К. Прасы і прафесійных арганізацый.

7. Пры правядзеніі дазнаньня съледчы і міліцыя кіруюцца адпаведнымі артыкуламі Крым.-Прац. Кодэксу або парадку вядзення дазнаньня і съледства.

8. Пасыль атрыманьня матар'ялаў або парушэнні працоўнага заканадаўства, съледчы, азнаёміўшыся з імі, вырашае пытаньне або перадачы справы міліцыі для правядзення дазнаньня альбо прыніцца яе да свайго справавядзення.

9. Справы, па якіх дзеяньні абвінавачаных прадугледжаны арт. арт. 139-б, 139-в, 140-б, 200-б, 210-б, ва ўсякім выпадку павінны быць расп'яслены съледчымі.

10. Па справах, узбуджаных паводле данясеньня ў інспэкцыі працы, съледчы ці міліцыя па сканчэнні дазнаньня, паведамляюць адпаведнаму інспэктору працы (які ўзбудзіў справу) або выніках справы (спыненне яе ці ў які суд справа накіравана для слуханьня).

З уявідзеннем гэтага парадку, суды вызываюцца ад пасылкі ад сябе паведамленьня ў інспэктарам працы або выніках справы ў судзе.

11. Калі інспэктар працы палічыць дзеяньні съледчага або міліцыі няправільнымі (незаконнае спыненне, прыцягненне ня тых асоб, якія павінны адказваць і г. д.), ён можа абскардзіць пастанову съледчага або міліцыі пракурору, наглядваючаму за съледствам.

12. Атрымаўшы паведамленье або накіраваныні справы ў суд, інспэкцыя працы вырашае пытанье або неабходнасці выступлення ў судзе і сочыць за канчатковым вынікам справы ў судзе.

13. Для большай сувязі інспэкцыі працы з органамі прокуратуры неабходна на нарадах па барацьбе са злачыннасцю ставіць даклады інспектароў працы або стане злачыннасці ў галіне працоўнага закана-даўства.

14. З выданнем гэтай інструкцыі касуецца інструкцыя для інспектароў працы за 11 лютага 1926 г. № 23 (Бюл. СНК БССР 1926 г., № 5).

Народны Камісар Юстыцыі БССР *A. Сташэўскі.*

10 лютага 1930 г.
№ 10.

10. Абежнік Народнага Камісарыяту Юстыцыі БССР пра няпрыманье да разбору новых спраў па спрэчках паміж гаспадарчымі органамі і чыгункамі або перaborах і недaborах.

Усім акруговым і народным судам.

На падставе пастановы Народнага Камісарыяту Рабоча-Сялянскай Інспэкцыі Саюзу ССР, да 1-га красавіка гэтага году павінна быць праведзена поўная ліквідацыя пратэнзіённа-тарыфнага справавядзеньня па перaborах і па недaborах паміж гаспадарчымі органамі і чыгункамі.

З прычыны паказанага, Народны Камісарыят Юстыцыі БССР прапануе судам:

а) з 1-га красавіка 1930 г. ня прымаць да разбору новых спраў па спрэчках паміж гаспадарчымі органамі і чыгункамі або перaborах і недaborах;

б) усе спраvy або перaborах і недaborах на чыгунках, якія былі пачаты да паказанага ў першым пункце тэрміну, ня спыняць, а вырашаць па сутнасці.

Нам. Народнага Камісара Юстыцыі і Старшыня
Найвышэйшага Суда БССР *P. Валасевіч.*

12 лютага 1930 г.
№ 11.

11. Абежнік Найвышэйшага Суда БССР пра паведамленье вэксалідаўцу або прад'яўленыні вэксалю да протэсту.

Усім нарсудам і натарыусам.

Закон не ававязвае натарыяльныя канторы і нарсуды, якія выконваюць натарыяльныя функцыі, пасылаць вэксалідаўцам патрабаваныні або плацяжы пры прад'яўленыні іх вэксалю да пратэсту, калі

адрас вэксалядаўцы невядомы альбо калі ён знаходзіцца на ў месцы плацяжу (Увага да арт. 12 Палажэння аб вэксалёх—З. З. БССР 1928 г., № 7, паст. 38). Аднак, з прычыны таго, што непаведамленыне вэксалядаўцы выклікае на практицы частыя непаразуменіі, Найвышэйшы Суд лічыць патрэбным і ў тых выпадках, калі па закону паведамленыне не абавязкова, усё-ж кожны раз даведацца, ці не жадае прад'яўнік вэксалю паведаміць вэксалядаўцу аб пратэсьце і ці згодзен ён плаціць авансам адпаведныя выдаткі. При згодзе вэксалятыральника прапануеца пасылаць заўсёды паведамленыне вэксалядаўцу, дзе бы ён ні пражываў, калі толькі магчыма даведацца аб яго адрасе.

Нам. Народнага Камісара Юстыцы і Старшыня
Найвышэйшага Суда БССР *П. Валасевіч.*

8 лютага 1930 г.
№ В. 329.

12. Пастанова Народнага Камісарыяту Земляробства БССР пра арганізацыю паляўнічых заказынікаў у Клімавіцкім, Ліцьвінавіцкім і Журавіцкім лясьніцтвах Магілеўскай акругі.

Народны Камісарыят Земляробства БССР пастаноўляе арганізаваць паляўнічыя заказынікі тэрмінам на 5 год, пачынаючы з 1 лютага 1930 году і да 1 лютага 1935 году, у наступных лясьніцтвах Магілеўскай акругі:

1) Клімавіцкае лясьніцтва, Жадунская дача, на плошчы 1.000 га з далучэннем пад заказынік з забаронай паляванья вучастку лесу мясцовага значэння в. в. Жаркі, Буды і Дзяражні ў наступных межах: пачатковы пункт—стык мж дзяржлесфонду (35 кв.), лясоў мясцовага значэння в. в. Жаркі Буды і землекарыстаньня в. Жаркі; адсюль на ўсход па мяжы лесу мясц. зн. в. в. Жаркі і Буды і землекарыстаньня в. Жаркі; далей—мяжа дзяржлесфонду і землекарыстаньня в. Жаркі; далей—мяжа дзяржлесфонду і землекарыстаньня в. Жаркі, дарога Жаркі—Буда да выхаду з лесу; на поўдзень—землекарыстаньне в. в. Буда, Дзяражня, Кашанаўка, Красавічы, Гарадзешна, Кліны да дарогі з в. Клін у в. Баравая, дарога Клін—Буда праз 45 і 40 кварталы да выхаду з лесу на поўначы 40 кв.; з паўначы—землекарыстаньне в. Баравая і Жаркі і да пачатковага пункту.

2) Ліцьвінавіцкае лясьніцтва, Кляпінская дача і сумежныя з ёй кварталы: 45—55, 57—59, 60—62, 65—66, 69 Струменскай дачы, (уроч. „Краснае“ і „Караблінае балота“) з уключэннем на поўдні былога лесу мясц. значэння в. Струмень, пераданага цяпер у дзяржлесфонд—усяго на плошчы 2.000 га.

3) Журавіцкае лясьніцтва ў сумежных частках Прыборскай і Радзькаўскай дачы на плошчы калі 1.600 га ў наступных межах: пачатковы пункт—перасячэнне шашы Магілеў—Кіеў дарогай Нікановічы—Прыбар; адсюль на поўнач па шашы да балота в. Прыбар (справа да шашы); далей мяжа дзяржлесфонду і балота в. Прыбар да ракі

Ўхлясьць, уверх па р. Ухлясьці да дарогі з 15 кв. Радзькаўскай дачы на в. Нікановічы і па гэтай дарозе да землекарыстаньня в. Нікановічы; далей — землекарыстаньне в. Нікановічы, дарога Нікановічы — Прыбар і да пачатковага пункту.

Нам. Народнага Камісара Земляробства БССР *К. Масюкоў*.

Загадчык Ляснога Кіраўніцтва *І. Пятрушын*.

Інспэктар Паляўнічае Гаспадаркі *Ю. Дзярыба*.

8 лютага 1930 г.

13. Пастанова Народнага Камісарыяту Гандлю і Народнага Камісарыяту Земляробства БССР

пра заходы змаганьня з сувірнавымі шкоднікамі.

Для ажыццяўлення плянамернага змаганьня са шкоднікамі зярна і прадуктаў яго перапрацоўкі, на падставе пастановы СПА за 2 лютага 1926 г. і пастановы Эканамічнай Нарады БССР за 7 лютага 1928 г. № 2501/9, народныя камісарыяты Гандлю і Земляробства БССР пастановаўляюць:

. Агульны нагляд і контроль за правядзеннем мерапрыемстваў па барацьбе са шкоднікамі зярна і прадуктаў яго перапрацоўкі ажыццяўляюць: а) у стадыі датаварнага звароту — зямельныя органы і б) у стадыі таварнага звароту — органы Дзяржхлебінспэкцыі.

II. Арганізацыя практычных мерапрыемстваў у частцы барацьбы са шкоднікамі, якія ажыццяўляюцца ў адпаведнасці з гэтай інструкцыяй, у адносінах зярна і прадуктаў яго перапрацоўкі ў стадыі датаварнай — зямельнымі органамі, а ў стадыі таварнай — хлебазагатоўшчыкамі, элеватора-складаўласцікамі альбо іх арандатарамі і органамі НКШЗ, якія праводзяць гэту працу праз атрады Асоавіахіму, або сваімі сродкамі праз запрашэнне адпаведных спэцыялістых.

Мерапрыемствы па лініі зямельных органаў.

1. Абследванье сувірнаў, млыноў, крупарушак, знаходзячыхся ў саўгасах, калгасах і інш. с.-г. аб'яднаньнях, для высьвятлення заражанасці іх сувірнавымі шкоднікамі.

2. Правядзенне паказальных мерапрыемстваў у паказаных у п. 1-м прадпрыемствах і памяшканьнях.

3. Нагляд за сваечасовым забясьпечаннем акруг з боку снабжаючых органаў патрэбнымі сродкамі і апаратурай для барацьбы з сувірнавымі шкоднікамі.

4. Папулярызацыя мер барацьбы з сувірнавымі шкоднікамі як папярэджаючага характеристу (рацыональная пабудова сувірнаў, дагляд за імі і інш.), так і зынішчальнага (ужыванье газавага і інш. мэтадаў барацьбы).

5. Агульнае кіраўніцтва барацьбы з сувірнавымі шкоднікамі, якая праводзіцца саўгасамі, калгасамі і інш. с.-г. аб'яднаньнямі.

6. Кантроль за складаньнем плянаў і каштарысаў па барацьбе са шкоднікамі, што складаюцца саўгасамі, калгасамі, іх акруговымі, рознымі цэнтральнымі і інш. с.-г. аб'яднаньнямі.

7. Інструктаванье ў частцы правядзенія мерапрыемстваў па барацьбе са шкоднікамі ў аб'яднаніях і гаспадарках, паказаных у п. 1.

Увага. Прадугледжаны ў п. 5 мерапрыемствы праводзяцца за кошт саміх гаспадарак.

Мерапрыемствы па лініі органаў Дзяржхлебінспекцыі:

1. На органах Дзяржаўнай Хлебнай інспекцыі ляжыць абавязак агульнага нагляду і контролю за становішчам складзкіх памяшканьняў і таварнага зярна і прадуктаў яго перапрацоўкі на ссыпных пунктах, элеватарах, пакгаўзах, прыстанскіх складах, вагонах, суднах, млынох таварнага тыпу і г. д.

2. Кансультатыя загатоўшчыкаў хлеба і складаўласьнікаў, органаў НКШЗ і інш. па пытаннях абсъедаванья шкоднікаў і мер барацьбы.

3. Складанье сумесна з зямельнымі органамі ў даным раёне плянавага абсъедаванья заражанасьці і правядзенія мерапрыемстваў па барацьбе с сывірнавымі шкоднікамі.

Абавязкі ўласьнікаў зярна і прадуктаў яго перапрацоўкі і складаўласьнікаў.

Усе дзяржаўныя ўстановы і прадпрыемствы, а таксама каперацыйныя, грамадзкія і прыватныя арганізацыі, Ваенвед і асобы право-дзячыя загатоўку, хаваньне, перапрацоўку і транспартаванье зярна і прадуктаў яго перапрацоўкі апрач дасканалай ачысткі складаў павінны абеззаражваць іх на падставе паказаніяў зямельных органаў і Дзяржхлебінспекцыі.

Увага. а) Пад дзеянісць гэтай інструкцыі падпадаюць, у ліку іншых, склады і пакгаўзы, знаходзячыся на землях, прадстаўленых чыгуначнаму і воднаму транспарту, а таксама і сродкі чыгунак і воднага транспарту (вагоны, судны і баржы).

б) Пры заражанасьці памяшканьняў для захоўванья зярна грызунамі (пацукамі і мышамі) памянёныя ў гэтым пункце ўстановы, прадпрыемствы і асобы абавязаны ўжываць заходы таксама і да зынішчэння грызуноў.

2. Абавязковаму абеззаражванню падлягае ўся тара, прызначаная для ссыпкі, продажу і хаваньня зярна.

Увага. Заражаная занятая тара дэзынсекцыруецца зараз-жа паслья аслабаненія яе з пад заражанага зярна.

3. Ужыванье недэзынсекцыраванай тары забараняецца, а таксама забараняецца транспартаванье заражанай тары па чыгунцы і водных шляхох.

4. Для ўстанаўленія заражанасьці складаў пералічаныя у п. 1-м арганізацыі і асобы могуць прыцягваць адпаведных спэцыялістых Дзяржаўнай Хлебнай Інспекцыі, зямельных органаў і іншых арганізацый з аплатай адпаведных выдаткаў па ўзгадненню з адміністрацыяй.

5. Усё заражанае сывірнавымі шкоднікамі ў другой і трэціцій ступені зярно, якое паступае па чыгунцы і водных шляхох, трэба ізалаіваць ад здаровага зярна і безадкладна абеззаражваць сушкай, газавай дэзынфекцыяй, ачысткай гаспадарчым способам ці перапра-

цоўкай для першачарговага спажываньня на асоба адведзеных млынох.

Для плянамернага ажыццяўленъня паказаных мерапрыемстваў адпаведнымі арганізацыямі да моманту паступленъня зярна новага ўраджаю павінны быць: а) адчынены і абсталяваны па паказанью Дзяржхлебінспэкцыі і зацверджаны Наркамгандлю каранціны-лекавыя склады, млыны для перамолу заражаннага зярна; б) арганізаваны камеры для дэзынфэкцыі тары па паказанью акруговага інспектара гандлю.

Усе адкіды, якія атрымоўваюцца пры ачыстцы зярна і прадуктаў яго перапрацоўкі, павінны абеззаражвацца маючыміся сродкамі і ні ў якім выпадку не выпускацца ў продаж у неабеззаражаным відзе. Некаштоўныя адкіды звышчаюцца.

6. Вагоны, баржы і паразходы, у якіх правозілася заражанае зярно або прадукты яго перапрацоўкі ва усякай ступені заражэнъня, падлягаюць абеззаражванью зараз-жа пасыля разгрузкі, незалежна ад таго, пад якія грузы яны ў далейшым прызначаюцца.

Увага. У выпадку газавага абеззаражваньня зярна ў вагонах, апошняя пасыля разгрузкі не дэзынфэкцыруюцца.

7. Заражаныя шкоднікамі склады, элеваторы, пакгаўзы, млыны, зярно і прадукты яго перапрацоўкі, а таксама заражаная тара, павінны быць ачышчаны і прадэзынсэкцыраваны да 1 чэрвеня; пералічаныя памяшканыні і тара без зярна і незаражаныя шкоднікамі павінны быць ачышчаны не пазней 15-га чэрвеня для зярна датаваранага звароту, а для таварнага зярна да 15 чэрвеня штогод.

Увага. Да гэтага-ж тэрміну павінна быць праведзена і барацьба з грызунамі (пацукамі і мышамі).

8. Памяшканыні, якія ня могуць быць абеззаражаны ў паказаны тэрмін з-за тэхнічных умоў (загружанасыці і інш.) павінны быць абеззаражаны безадкладна пасыля іх аслабаненьня ці ў тэрміны, паказаныя органамі Дзяржхлебінспэкцыі ці зямельных органаў, пры гэтым скла-даўласынікі павінны падаць хадайніцтва аб адтэрміноўцы не пазней тэрмінаў, паказаных у п. 7.

9. Дзейнічаючыя млыны і крупарушки, а таксама саладоўні півараных заводаў могуць ачышчацца і ў выпадку патрэбнасці дэзынсэкцыравацца ў час спынення працы іх для рамонту; ва ўсякім выпадку яны павінны быць ачышчаны і прадэзынсэкцыраваны да пачатку паступленъня на іх зярна новага ўраджаю.

10. Баржы і паразходы падлягаюць генэральным ачысткам і абеззаражванью: вясной перад пачаткам навігациі і ўвесень перад пачаткам перавозак зярна новага ўраджаю, апроч таго трэба ачышчаць і прыводзіць іх ў належнае санітарнае становішча кожны раз асобна перад загрузкай зярнагрузам.

11. Сыпка зярна новага ўраджаю і перавозка хлебагрузаў могуць рабіцца толькі ў тых складачных памяшканынях, баржах і паразходах, у якіх праведзены патрэбныя работы па абеззаражванью і на якія атрыманы ад органаў Дзяржхлебінспэкцыі адпаведныя пасьведчаныні аб незаражанасці. Выключэнні з гэтага правіла могуць дапушчацца толькі для асноўных загатоўшчыкаў у выпадку няяўкі прадстаўніка хлебнай інспектцыі на вызаў, прычым у гэтых выпадках адказнасць за належнае становішча абеззаражаных складаў ускладаецца на ўласнікаў іх.

12. Тэхнічна праца па дэзынсэкцыі складаў і тары павінны выконвацца паводле „Інструкцыі па барацьбе са шкоднікамі зярна і продуктаў яго перапрацоўкі”, зацверджанай народнымі камісараміятамі Гандлю і Земляробства.

13. Уся праца па барацьбе са шкоднікамі запісваецца складаўальнікамі і арандатарамі ў „Журналы становішча складаў”, якія павінны весьціся па ўстаноўленай Дзяржхлебінспекцыяй форме.

Увага. У саўгасах, калгасах па паказанню зямельных ор ганаў могуць быць таксама заведзены „Журналы становішча складаў”.

14. Весткі аб становішчы зярна і складачных памяшканьяў, а таксама аб праведзенай работе па барацьбе з сывірнавымі шкоднікамі, павінны прадстаўляцца па лініі саўгасаў, калгасаў і інш. с.-г. аўяднаньяў зямельных органамі, а па лініі таварнага зярна—органамі Дзяржхлебінспекцыі ў тэрміны па паказанню органаў Дзяржхлебінспекцыі і НК Земляробства.

III. Органы, кантролюючыя справу барацьбы з сывірнавымі шкоднікамі, маюць права зачыняць заражаныя склады для правядзення работы і прыцягнення парушнікаў гэтай пастановы да адказнасці ва ўстаноўленым парадку.

IV. Пастановка вопытна-дасьледчай працы па выпрацоўцы мер барацьбы з сывірнавымі шкоднікамі, а таксама абсьледваньне складачных памяшканьяў, млыноў, крупа—і прасарушак як у тых, дзе знаходзіцца зярно і прадукты яго перапрацоўкі ў стадыях таварнай і датаварнай у мэтах навукова-дасьледчых, ажыццяўляеца Дасьледчай станцыяй Аховы Расылін пры Навукова-Дасьледчым Інстытуце Сельскай і Лясной Гаспадаркі імя Леніна.

З выданнем гэтай пастановы ўсе раней выданыя пастановы аб захадах барацьбы з сывірнавымі шкоднікамі ліцаца страціўшымі сілу.

Нам. Народнага Камісара Гандлю БССР *М. Абрамсон.*

Нам. Народнага Камісара Земляробства БССР *Паніматка.*

12 лютага 1930 г.

№ 12/A.

14. Інструкцыя Народнага Камісарыяту Ўнутраных Спраў і Народнага Камісарыяту Фінансаў БССР

пра спагнанье асобнага збору з асоб, якія ня могуць быць сельскімі выканаўцамі.

(Выдадзена на падставе пастановы ЦВК і СНК БССР за 17 сінэжня 1929 г.—З. З. БССР 1929 г., № 45, паст. 269).

1. Збор з асоб, пазбаўленых праў быць сельскімі выканаўцамі, можа спагнаніца толькі ў тым мясцовасцях, дзе ўведзены сельскія выканаўцы.

2. Абкладанью зборам падлягаюць усе грамадзяне ад 18 да 45 гадоў, якія пражываюць у сельскіх мясцовасцях і якія ня маюць права быць сельскімі выканаўцамі, як пазбаўленыя выбарных правоў паводле літ. „а“, „б“, „в“, „г“ і „д“ п. 71 Канстытуцыі БССР

(адпаведныя літary арт. 4 пастановы ЦВК і СНК БССР за 21/IX-1924 г. „Пра сельскіх выканайцаў”—З. З. БССР 1925 г., № 4-5, арт. 13), незалежна ад таго ёсьць ці няма ў даным двары асобы, маючыя права быць сельскімі выканайцамі.

3. Збор спаганяеца:

а) з асоб, якія абкладаюцца сельскагаспадарчым падаткам у індывідуальным парадку—у разъмеры 20% акладу сельскагаспадарчага падатку, налічанага на гаспадарку, да якой належыць платнік, а з асоб, што абкладаюцца сельскагаспадарчым падаткам у звычайнім парадку—у разъмеры 10% акладу падатку, але ў кожным разе ня менш 10 рубл.;

б) з асоб, якія абкладаюцца падаходным падаткам, збор спаганяеца ў разъмеры 20% акладу падаходнага падатку, але ня менш як 10 рубл.;

в) з асоб, якія не абкладаюцца ні сельска-гаспадарчым падаткам ні падаходным падаткам збор спаганяеца ў разъмеры 10 рубл.

4. Устаноўленыя арт. 3 гэтае інструкцыі стаўкі збору спаганяюцца пры ўмове, што ў данай мясцовасці абавязкі на сельскіх выканайцаў ускладаюцца на працягу двухмесячнага тэрміну. У тых паселішчах, дзе тэрмін адбыцца сельскімі выканайцамі сваіх абавязкаў устаноўлены менш двух месяцаў, збор спаганяеца ў разъмеры чвэрці ставак за кожныя чатырнаццаць дзён.

5. Спагнаныне збору робіцца пры наступленні для платнікаў чаргі адбыцца абавязкаў сельскага выканайца.

6. Сыпіы платнікаў складаюцца сельскімі саветам у 2-х экз. на падставе сыпісаў асоб, пазбаўленых выбарнага права і іншых маючыхся матарыялаў, пасля чаго адзін экзэмпляр дасылаецца ў райвыканком.

7. Фінчастка РВК, атрымаўшы ад сельскіх саветаў сыпісы, складае адзін агульны сыпіс па раёну, які адначасова зьяўляеца і аклад-ной кнігай (форма сыпісу дадаецца).

8. Пасля складання агульнага сыпісу, фінансавая частка РВК робіць налічэнне збору і паведамляе сельсаветам, якія ў сваю чаргу абвяшчаюць аб гэтым платнікам.

Увага. Па Віцебскай акрузе налічэнне і спагнаныне збору робіцца сельскімі саветамі непасрэдна.

9. У выпадку неўясення ў тэрмін збору, апошні залічаецца ў нядоімку, на якую залічаецца пеня ў разъмеры, устаноўлены Пала-жэннем пра спагнаныне падаткаў і збораў, і спаганяеца ў бяспрэч-ным парадку на падставе гэтага палажэння.

10. Адтэрмінаваныне і растэрмінаваныне збору, складаныне нядоімак і зварот сум, няправільна паступіўшых, праводзіцца на падставе Пала-жэння пра мясцовыя фінансы.

11. Скаргі на няправільнае абкладаныне зборам падаюцца парад-кам, паказаным Палажэннем пра мясцовыя фінансы.

12. Спагнаны збор залічаецца ў даход бюджетаў сельскіх саветаў, а па тых сельскіх саветах, якія ня маюць самастойных бюджетаў—у бюджет райвыканкуму і ўносіцца ў тыя касы, праз якія бюджет гэтыя выконваецца.

13. Непасрэднае кіраваныне і нагляд за правільным і сваечасовым правядзеннем збору, правільным яго выдаткованнем і складаннем справаўдачы ўскладаецца на фінчасткі РВК, а па Віцебскай акрузе—

на сельсаветы, агульны-ж нагляд па спагнаньню збору ўскладаецца на акрфінадзвелы, а па Віцебскай акрузе—на фінчасткі РВК.

Нам. Народнага Камісара Ўнутраных Спраў БССР Я. Кроль.

Нам. Народнага Камісара Фінансаў БССР Л. Бунін.

20 лютага 1930 г.

№ 14.

Дадатак.

С Ъ П С

АСОБ, ПАЗБАУЛЕНЫХ ПРАВА БЫЦЬ СЕЛЬСКІМІ ВЫКАНАЎЦАМІ

па

сельскаму савету
райну

№№ п. п.	Прозвішча, імя і імя па бацьку	Месца пражываньня	Абкладаеща щі нес/г. падаткам (у індывід. ці звыч. парад- ку), альбо па- даходным па- даткам	Выплачана			
				Сума па- датку	Сума наліч. збору	Тэрмін выплаты	Збору
				Пені	Усяго	Зьнята	Зъвернута

15. Загад па Вышэйшаму Савету Народнае Гаспадаркі БССР пра спагнаньне няпэўных і тых, што лічацца безнадзейнымі, даўгоў трэстаў ВСНГ БССР.

На гледзячы на шэраг пастаноў Прэзыдыуму ВСНГ БССР аб спагнаньні і поўнай ліквідацыі запазычанасці па няпэўных даўгох, на гадавых балансах трэстаў ВСНГ БССР на 1/X-1929 г., усё-ж яшчэ лічыцца значная дэбіторская няпэўная запазычанасць, што съведчыць аб недастаткова рашучых і сваечасовых захадах да ліквідацыі гэтай запазычанасці.

Трэсты ВСНГ БССР ня ўжываюць адпаведных захадаў да спагнаньня даўгоў, ня робяць адпаведных кроаку да поўнага высьвятлення месца пражываньня даўжнікоў і такім чынам, прапушчаюць іскавую даўнасць, на падставе чаго съпісваюць гэтыя даўгі.

Для зынішчэння падобнага зъявішча прапаную трестам і гаспадарчым адзінкам у найхутчэйшы тэрмін і, ва ўсялякім выпадку не пазней 15-га лютага 1930 г., поўнасцю выявіць стан няпэўнай дэбіторской запазычанасці і ўжыць самыя рашучыя захады да поўнага зынішчэння гэтай запазычанасці, скарыстоўваючы ў належных выпадках для росшуку і спагнаньня няпэўных і тых, што лічацца безнадзейнымі, даўгоў Кредытбюро.

Старшыня Вышэйшага Савету Народнае
Гаспадаркі БССР Р. Грысевіч.

Сакратар ВСНГ БССР Ізакаў.

2 лютага 1930 г.

№ 153.

DEPARTMENT OF STATE
WASH. D. C.
RECORDED IN THE LIBRARY OF CONGRESS
JULY 1917

SECRET

DO. 111 2

THE SECRETARY OF STATE TO THE AMERICAN EMBASSY, PARIS.

RECORDED IN THE LIBRARY OF CONGRESS
JULY 1917

ДА ЎСІХ ПАДПІШЧЫКАЎ

на ЗБОР ЗАКОНАЎ БССР і БЮЛЕТЭНЬ СНК БССР

Кіраўніцтва Спраў СНК і Эканамічнай Нарады БССР паведамляе, што з 1930 г. Збор Законаў БССР і Бюлетэнь СНК БССР будуць рассылацца падпішчыкам **не па індывідуальных адресах з наклейкаю іх, а па картачнай систэме, без наклейкі індывідуальных адресоў.**

У выпадку неатрыманья якога-небудзь нумару Збору Законаў БССР і Бюлетэню СНК БССР належыць звяртацца да мясцовай паштова-тэлеграфнай установы.

Абвесткамі ў абодвух паказаных выданьнях у апошніх нумарох за 1929 г. было прапанавана раённым і акруговым выканаўчым камітэтам, народным камісарыятам і цэнтральным установам БССР даць заяўкі на паказаныя выданьні для ўсіх устаноў раённага, акруговага і рэспубліканскага значэння. Калі-ж якая-небудзь установа ня будзе атрымоўваць з 1930 г. паказаных выданьняў, яна павінна праверыць, ці ўнесена яна была ў адпаведную заяўку і калі не—прасіць аб унясеніні яе ў дадатковую заяўку і накіраваньні гэтае заяўкі ў Кіраўніцтва Спраў СНК і Эканамічнай Нарады БССР—Менск, Чырвонаармейская вуліца, № 3.

Кіраўніцтва Спраў СНК і
Эканамічнай Нарады БССР